



Belarusian
(беларуская мова)

Burmese ()

Уступныя абрады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і
Святога Духа.

Прымяняльнікі
Прывітанне

Ласка нашага
Госпада Ісуса
Хрыста, і любоў да
Бога, і Камунія
Святога Духа быць
з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт penitential

Браты (браты і
сёстры), давайце
прызнаем свае
грахі, І таму
падрыхтуйцеся да
святкавання святых
таямніц.

Я прызнаюся
Усемагутнаму Богу і
вам, браты і сёстры,
што я моцна
зграшыў, у маіх
думках і ў маіх
словах, у тым, што я
зрабіў, і ў тым, што
мне не ўдалося
зрабіць, Праз маю
віну, Праз маю віну,
Праз маю найбольш

Belarusian

(беларуская мова)

жорсткую віну;
Таму я пытаюся ў
блаславёнай Марыі,
калі-небудзь, калі-
небудзь, Усе анёлы і
святых, А ты, мае
браты і сёстры,
маліцца за мяне
Госпаду, Богу,
нашага.

Няхай усемагутны
Бог злітуйся над
намі, даруй нам
нашы грахі, і
прывесці нас да
вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

Кіры

Госпадзе,
злітуйцеся.

Госпадзе,
злітуйцеся.

Хрыстос,
злітуйцеся.

Хрыстос,
злітуйцеся.

Госпадзе,
злітуйцеся.

Госпадзе,
злітуйцеся.

Глорыя

Слава Богу ў самым
высокім, і на зямлю
мір людзям добрай
волі. Мы хвалю вас,
Мы дабраслаўляем
цябе, Мы вас

Burmese ()

kyrie

Belarusian

(беларуская мова)

абажаем, Мы
ўслаўляем цябе, Мы
дзякуем вам за
вашу вялікую славу,
Госпадзе Бог,
нябесны кароль,
Божа, Усемагутны
бацька. Госпадзе
Ісус Хрыстос, толькі
нарадзіўся сын,
Госпадзе Бог, Ягня
Божы, сын Айца, Вы
забіраеце грахі
свету, Злічыце нас;
Вы забіраеце грахі
свету, атрымаць
нашу малітву; Вы
сядзіце ў правай
руцэ бацькі,
Злічыце нас. Для
вас толькі святы, ты
адзін - Гасподзь, Вы
адзін самы высокі,
Ісус Хрыстос, са
Святым Духам, У
славу Божай Айцец.
Амін.

Збіраць

Давайце малімся.

Амін.

Літургія

Слова

Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Адказна псальма

Burmese ()

Liturgy

Belarusian
(беларуская мова)

Burmese (_____)

Другое чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Евангелле **g**

Гасподзь быць з
вамі.

І з вашым духам.

Чытанне ад Святога **N**
Евангелля паводле
Н.

Слава табе,

Госпадзе

Евангелле Госпада.

Пахваліце цябе,

Госпадзе Ісус

Хрыстос.

Прафесія веры

Я веру ў аднаго

Бога, бацька

Усемагутны,

вытворца нябёсаў і

зямлі, з усіх рэчаў

бачна і нябачных. Я **Light**

веру ў аднаго

Госпада Ісуса

Хрыста, Адзіны

нараджаны Сын

Божы, Нарадзіўся

ад бацькі да ўсіх

узростаў. Бог ад

Бога, Святло ад

святла, Сапраўдны

Бог ад сапраўднага

Бога, нарадзіўся, не

выраблены,

канструктаваны з

Light from

Belarusian

(беларуская мова)

Айцом; Праз яго ўсё
было зроблена. Для
нас мужчын і для
нашага
выратавання ён
сышоў з нябёсаў, і
Святы Дух быў
увасабленым Панны
Марыі, і стаў
чалавекам. Дзеля
нашага яго
ўкрыжаваны пад
Понціем Пілатам, Ён
пацярпеў смерць і
быў пахаваны, і
зноў падняўся на
трэці дзень у
адпаведнасці са
Святога Пісання. Ён
узышоў у неба і
сядзіць у правай
руцэ Айца. Ён зноў
прыйдзе ў слава
судзіць пра жыццё і
памерлых і ў яго
царства не будзе
канца. Я веру ў
Святога Духа,
Госпада, даверу
жыцця, які ідзе ад
бацькі і сына, Хто з
бацькам і сынам
абажаны і
праслаўляецца, які
размаўляў праз
прарокаў. Я веру ў
адну, святую,
каталіцкую і

Burmese (_____)

Belarusian

(беларуская мова)

апостальскую
царкву. Прызнаюся
адно хрост за
прабачэнне грахоў і
я з нецярпеннем
чакаю
ўваскрашэння
памерлых і жыццё ў
свеце. Амін.

Гамалія

Універсальная
малітва

Мы молімся

Госпаду.

Госпадзе, пачуй
нашу малітву.

Літургія
Эўхарыстыі

Паўсядзённы

Бласлаўены быць
Богам назаўсёды.

Маліцеся, браты
(браты і сёстры),
што мая ахвяра і
ваша можа быць
прымальным для
Бога, Усемагутны
бацька.

Няхай Гасподзь
прыме ахвяру ў
ваших руках За
пахвала і славу Яго
імя, Для нашага
дабра і дабро ўсяго
Яго Святога
Касцёла.

Burmese (_____)

Eucharist Liturgy

Belarusian
(беларуская мова)

Burmese (_____)

Амін.

Эўхарыстычная
малітва

Eucharistic

Гасподзь быць з
вамі.

І з вашым духам.

Падніміце сэрца.

Мы падымаем іх да
Госпада.

Давайце падзякуем
Госпаду Богу
нашаму.

Гэта правільна і
справядліва.

Святы, святы, святы
Гасподзь Бог
гаспадароў. Неба і
зямля поўныя
вашай славы.

Хосана ў самым
высокім.

Блаславёны той,
хто прыходзіць у
імя Госпада. Хосана
ў самым высокім.

Таямніца веры.

Мы абвяшчаем вашу
смерць, Госпадзе, і
вызнайце сваё
ўваскрасенне

Пакуль ты зноў не
прыйдзеш. Альбо:

Калі мы ямо гэты
хлеб і п'ем гэтую
кубак, Мы

абвяшчаем вашу
смерць, Госпадзе,

Belarusian

(беларуская мова)

Пакуль ты зноў не
прыйдзеш. Альбо:
Ратуй нас, Збаўца
свету, бо ваш крыж
і ўваскрасенне Вы
вызвалілі нас.

Амін.

Абрад Камуніі

Па камандзе

Збаўцы і

ўтвараецца боскім

вучэннем, мы

адважваемся

сказаць:

Наш бацька, які
мастацтва на небе,
Святы - гэта імя
Тваё; Прыходзь
Валадарства,
прыходзіць, твой
будзе зроблена на
зямлі, як на небе.
Дайце нам у гэты
дзень наш
штодзённы хлеб, і
даруй нам нашы
парушэнні, як мы
даруем тым, хто
парушае нас; і
вядзе нас не ў
спакусу, Але
пазбавіць нас ад
зла.

Дастань нас,

Госпадзе, мы

молімся, ад

кожнага зла,

Burmese (_____)

Belarusian

(беларуская мова)

ласкава

прадастаўляйце мір

у нашы дні, што,

пры дапамозе

вашай міласэрнасці,

Мы можам быць

заўсёды свабоднымі

ад граху і ў бяспецы

ад усяго бедства, як

мы чакаем

блаславёнай надзеі

і прыход нашага

Збаўцы, Ісус

Хрыстос.

Для каралеўства,

Сіла і слава вашыя

Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус

Хрыстос, хто сказаў

вашым апосталам:

Мір я пакідаю цябе,

мой мір, які я табе

даю, не глядзіце на

нашы грахі, Але на

веру вашай царквы,

і ласкава дайце ёй

мір і адзінства у

адпаведнасці з

вашай воляй. Якія

жывуць і

валадарыць вечно і

векі.

Амін.

Мір Госпада

заўсёды з табой.

І з вашым духам.

Burmese (_____)

Belarusian

(беларуская мова)

Давайце прапануем
адзін аднаму знак
міру.

Ягня Божы, вы
забіраеце грахі
свету, Злічыце нас.

Ягня Божы, вы
забіраеце грахі
свету, Злічыце нас.

Ягня Божы, вы
забіраеце грахі
свету, дайце нам
мір.

Вось ягня Божае,
Вось той, хто
забірае грахі свету.
Дабрашчасныя -
тыя, якія закліканы
да вячэры бараніны.

Госпадзе, я не
варты што вы
павінны ўвайсці пад
мой дах, Але толькі
кажа, што слова і
мая душа будуць
вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

()

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

Заклучныя
абрады

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з
вамі.

І з вашым духам.

Belarusian

(беларуская мова)

Няхай усемагутны
Бог дабраславіць
цябе, Бацька, і Сын,
і Святы Дух.

Амін.

Звальненне

Ідзіце наперад,
маса скончылася.
Альбо: Ідзіце і
абвясціце
Евангелле Госпада.
Ці: ідзі ў свеце,
праслаўляючы
Госпада сваім
жыццём. АБО:
Ідзіце ў свеце.
Дзякуй Богу.

Burmese ()

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC